

- ✓ НОВОСТИ
- ✓ ИНТЕРВЬЮ
- ✓ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- ✓ РЕПОРТАЖИ
- ✓ КОНКУРСЫ
- ✓ ТВ-ПРОГРАММА

ПОКУПАЙ! ВЫПИСЫВАЙ!

ЧИТАЙ!

Дорогие друзья!
Не забудьте продлить подписку на май.
Будем вместе!



Справки по ☎ 5-33-03

А ОБРУШСКИЙ КРАЙ

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

№32 (11051)

Субота

24 красавіка 2021 года



Зярняты на далонях

Таццяна Ракашова і Мікалай Усаў
правяраюць глыбіню задзелкі насення

Аграры «Завідаўскага» аднымі з першых у раёне завершылі сяўбу яравых зерневых

Галоўнага агранома гаспадаркі Таццяну Ракашова зашпелі ў полі паблізу Чырвонага Партызана. Знаходзячыся побач з механізатарам у кабіне энерганасычанага «Беларуса-3522», яна кантралявала глыбіню задзелкі насення. Раз-пораз выскоквала з кабіны і нешта ўбірала з поля. Такія паводзіны не маглі не зацікавіць газетчыкаў.

– На гэтым месцы некалі быў пасёлак, – патлумачыла Таццяна Ракашова. – Нягледзячы на тое што апрацоўваем тут глебу не першы год, да сённяшняга часу трапляюцца і скобы, і падковы, і металічныя інструменты. Нельга, каб гэта смецце пашкодзіла рабочыя органы пасяўнога агрэгата.

У гутарцы высветлілася: сяўбу

яравых у «Завідаўскім» завяршылі даўно.

– Яравы клін у нас сёлета невялікі – усяго 560 гектараў з улікам грэчкі, – расказвае суразмоўца. – Справіліся за лічаныя дні. І ўсё таму, што пад азімыя адвялі амаль дзве тысячы гектараў.

(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Незабываемое

Чернобыль: 35 лет спустя



Как жили и работали на загрязненных территориях Добрущины, рассказал бывший руководитель колхоза «Рассвет» **с. 5**

Вера

Служение по совести



О чем мечтал перед рукоположением и чего достиг к своему 50-летию протоиерей Василий Грек из Ленино **с. 6**

Мнение

«На родине чисто и спокойно»



Что думает о Беларуси музыкант, проживающий за пределами страны, но не безразличный к ее судьбе **с. 8**

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 14.40
Луна
24 апреля – в Деве,
25, 26 – в Весах



Полнолуние
27 апреля

25 апреля



НОЧЬЮ +1...+3
ДНЕМ +6...+8

Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный 6-8 м/с.

26 апреля



НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ +6...+8

Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 6-8 м/с.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Экономика и вопросы на злобу дня

Александр Лукашенко: Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ

Об этом Президент Беларуси заявил на встрече в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным.

«Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение – известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение, – заявил Президент. – Но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать, в том числе и безопасность, оборона нашего Союзного государства. Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто

не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно».

Александр Лукашенко напомнил, что в конце прошлого года главы государств составили программу своих действий. Президенты Беларуси и России за последнее время дважды встречались в Сочи, обсуждая различные вопросы не только текущего характера, но и стратегического плана.

«Последний раз мы договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю вас, Михаил Владимирович (премьер-министр России Михаил Мишустин, который недавно посещал Беларусь во главе российской делегации. – Прим. БелТА) приехал, выступил, как ака-



Александр Лукашенко и Владимир Путин

демик. Рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом администрировании, об эффективности системы налогообложения. Мы пришли к определенному совместному выводу», – рассказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко также отметил, что летом предстоит провести Форум регионов Беларуси и России, который в

этом году будет принимать Московская область. «А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы», – заявил белорусский лидер.

По материалам БелТА
Фото БелТА

Зярняты на далонях

(Заканчэнне. Пачатак – на 1 с.)

Цікавімся, як зерневыя выйшлі з зімоўкі. Ці не пашкодзіў імі ледзяны дождж у канцы мінулага года?

– Ніякім чынам, – чуем у адказ. – Азімую сяўбу таксама правялі ў кароткі тэрмін. Далі раслінам час укараніцца. Месцамі непагадзь пашкодзіла

рапс. Аднак не крытычна. Засеем падмоклія ўчасткі іншымі культурамі.


Да слоў галоўнага агранома пільна прыслухоўваецца механізатар Мікалай Усаў. Яго цікавасць зразумелая: менавіта ён у мінулым годзе і засяваў тыя тысячы гектараў. У асноўным – пшаніцай. Яму і абмалочваць. Кажа: летась

пры сярэдняй ураджайнасці ў 37 цэнтнераў з гектара на некаторых участках атрымлівалі і па 45. А гэта – заробак камбайнера. А вось тэма кукурузы Мікалаю не вельмі цікавая. Калі яе пачынаюць убіраць на сілас, ён ужо на сваім «Поцінгеры» рыхтуе падмурак для чарговага ўраджаю.

Між тым, па словах Таццяны Ракашовай, пад царыцу палёў у гаспадарцы адводзяць няўзменныя дзве тысячы гектараў. Насенне як беларускай, так і замежнай селекцыі ўжо набылі. Зараз вядзецца падрыхтоўка глебы.

– Разгорнуты ўвесь комплекс палявых работ, – тлумачыць галоўны спецыяліст. – Уносім арганіку, вядзем хімпраполку і падкормку азімых. Рапс ужо апрацавалі. Адным словам, адпачываць няма калі.

Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА



У полі – той самы «Поцінгер»

АКЦИЯ

Дыхание черномыльского ветра

Пенное, Плоское, Млынок... Учащиеся СШ № 3 Добруша выпустили в небо шары с названиями 16 деревень, навсегда исчезнувших с карты района.

Акция прошла у памятника отселенным деревням. Он был установлен к 20-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Как память о человеческих жертвах и деревнях, пострадавших от аварии.

– Подобные мероприятия мы проводим ежегодно, – говорит заведующая отделом обслуживания и информации центральной районной библиотеки Ольга Шевченко. – Наша цель – рассказать детям о самой страшной техно-



Об аварии школьники знают от учителей, библиотекарей, родителей

генной катастрофе 20 века, ее последствиях, показать им символ погибших деревень района. Ведь память о

них должна остаться в наших сердцах.

Ольга АСТАПЕНКО
Фото Евгения УСТИНОВА

Авария на ЧАЭС: память не меркнет



26 апреля в 11.00 у памятника отселенным деревням в Добруше состоится митинг, посвященный 35-й годовщине чернобыльской трагедии. Принять участие в мероприятии приглашаются трудовые коллективы и жители города.

НА СВЯЗИ

26 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 2-47-43 пройдет прямая телефонная линия с участием Ольги Владимировны СЫЧЕВОЙ, председателя суда Добрушского района.

На прямой линии «Гомельской праўды» – председатель областного объединения профсоюзов.

● Какие новации в Трудовом кодексе приняты благодаря профсоюзам?
● Чем отличительна нынешняя чернобыльская акция областного объединения?

● В каком объеме в 2020 году оказана правовая помощь жителям региона?
Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельской праўды».

Гость редакции – председатель областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Николаевич НЕВЕРОВ.

Звоните во вторник, 27 апреля, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gr@gr.by с пометкой «Прямая линия».

